

Ліквідатар ААТ “Ашмяны-Лён” – ТАА “Мамрам” - аб’яўляе аб правядзенні паўторнага аукцыёну па продажу будынкаў:

- прадавец – ААТ “Ашмяны-Лён” (УНП 500117073);
- арганізатар аукцыёну – ТАА “Мамрам”;
- форма правядзення – аукцыён;

Лот №	Назва	Год	Стартавы кошт, руб.
1.	Капітальная будова – будынак шматфункцыянальны, найменне – <u>блок дапаможных памяшканняў</u> , інв.№ 440/С-10212, агульная плошча 530,70 м размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3 Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003309 плошчай 0,3248 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,3248 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0064 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак	2012	30 000,00
2.	Капітальная будова – будынак нежылы, найменне – <u>склад сямян</u> , інв.№ 440/227-8, агульная плошча 459,20 м.кв. Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння, найменне – <u>будынак пажарнага паста (прахадная)</u> , інв.№ 440/С-9786, агульная плошча 16,40 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Льнозавадская, 3 Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 0,2202 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,2202 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0115 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак <b>Агульны кошт лоту</b>	1963 1968	38 880,00 2 592,00 <b>41 472,00</b>
3.	Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння, найменне – <u>бытавы корпус</u> , інв.№ 440/С-12680, агульная плошча 1844,60 м.кв. Капітальная будова – будова спецыялізаваная вадагаспадарчага прызначэння, найменне – <u>воданепорная вежа</u> , інв.№ 440/С-12818, агульная плошча 4,70 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Льнозавадская, 3 Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 0,5648 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,5648 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,029 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак <b>Агульны кошт лоту</b>	1981 1981	300 780,00 2 538,00 <b>303 318,00</b>
4.	Капітальная будова – будынак адміністрацыйна-гаспадарчы, найменне – <u>адміністрацыйны будынак</u> , інв.№ 440/С-12710, агульная плошча 460,50 м.кв. Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння, найменне – <u>будынак склепу-ледніку</u> , інв.№ 440/С-12743, агульная плошча 57,20 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Льнозавадская, 3 Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 0,2833 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,2833 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0019 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак <b>Агульны кошт лоту</b>	1982 1964	84 240,00 3 132,00 <b>87 372,00</b>
5.	Капітальная будова – будынак спецыялізаваны апрацоўваючай прамысловасці, найменне – <u>шоха №4</u> , інвентарны нумар 440/С-9790, агульная плошча 3 412,4 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3 Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 2,4282 га, прадстаўлены на праве арэнды на 20 год,	1982	48 600,00

абмежаванні (абцяжаранні) – 2,4282 га ў водаахоўнай зоне ракі

- **крок аўкцыёну – 5% стартавага кошту;**
- **мінімальны кошт не можа быць меншым за вызначаны ў дадзенай аб’яве;**
- **задатак – 10% стартавага кошту ўносіцца на рахунак ААТ “Ашмяны-Лён” №ВУ21ВАРВ30124826100640000000 у ААТ “БелАПБ”, БИК ВАРВВУ2Х, УНП 500117073, апошні дзень аплаты задатку і афармлення заявы на ўдзел у таргах – 05.06.2019г;**
- **вяртанне сумы задатку праводзіцца на працягу пяці дзён з дня правядзення аўкцыёну;**
- **таргі праводзяцца 06.06.2019г. у 11.00 па адрасе г. Ліда, вул. Фурманова, 37В;**
- **адказ ад удзелу ў таргах прымаецца да 05.06.2019г;**
- **для ўдзелу ў аўкцыёне прадастаўляюцца – плацёжнае даручэнне аб аплаце задатку, копія пасведчання аб рэгістрацыі, копія статуту, даручэнне альбо загад аб прызначэнні кіраўніка;**
- **пры прызнанні таргоў неадбыўшыміся праз наяўнасць толькі адной заяўкі адзіны ўдзельнік мае права набыць аб’ект за стартавы кошт, павялічаны на 5%;**
- **дамова куплі-продажу з пераможцам таргоў падпісваецца ў дзень правядзення аўкцыёну;**
- **аплата на працягу 20 (дваццаці) дзён з моманту падпісання дамовы куплі-продажу;**
- **перадача аб’екта праз 20 (дваццаці) дзён з моманту падпісання дамовы (пасля 100% аплаты);**
- **тэлефон для даведак: +375-29-644-33-60 (Велком), [list@mamram.by](mailto:list@mamram.by)**
- **[www.mamram.by](http://www.mamram.by) ; <https://vk.com/mamram.belarus>**

**Ліквідатар -  
дырэктар ТАА “Мамрам”**



**А.І.Ходар**